

ЧЫРВОНАЯ ЗЪМЕНА

№

13 (981)

ЧАЦЬВЕР, 16-га студзеня 1930 г.

БОРСІ ГАСПАДАРЧЫ ІРЫЗІС У АМЭРЫЦЫ

Год таму назад, хутка пасынья байго абраньня, прэзыдэнт Амэрыкі Гус р пераконваў, што магутту амэрыканскому капіталізму доўгі гады забяспечана "пропрэты", гэта значыць працыванье. Аднак жорсткая сапраўднасьць паказвае, што гаспадарчы пасып у Амэрыцы, які відоначаў яшчэ ранній восеньню буйдзе раптоўнага краху на Нью-йоркскай біржы, працягвае паглыбляцца шваркім тэмпам, ахапляючы ну з другой усе галіны народнога гаспадаркі.

Гутарка ідзе ад сатрасені ўсёй амэрыканскай гаспадаркі, ад крыніцы, які будзе мец глыбокія відносіні для ўсяго капіталістычнага сасуду. Не здарма ёсць сіньня савым разнастайнім імперыялістичным камбінацыям (падрхтоўка да варской конфэрэнцыі, Гаага і д.) прыбывае на сябе цячэнне амэрыканскага кризісу.

Шварка скарачаюць вытворчасць амэрыканскае пасыпі ўсе галіны амэрыканскай працывасці, асабліві ж амэрыканскай працывасці. К 1-му седзеню колькасць беспрацоўных блізка падыходзіла да 5 мільёнаў. Каб скласці сабе некаторые супленіне аб глыбіні амэрыканскага кризісу, дастаткова спыніць падыходу на становішча ў аўтамабільнай працывасці, якая, як віднося, зіма, зімае вельмі відавочнае пасыпі амэрыканскай гаспадаркі.

Дробна-буржуазны і контэррэволюцыйны тэорэтыкі, якія спрабавалі цігнуць партыю з правильнага шляху, тармазілі соцбудаўніцтва як пад шыльдай "левых" фраз, так і ўнутропротестантскай правай ідэалёгіі РАЗЪБІТЫ ЎШЧЭНТ САМИМ ЖЫЦЦЁМ.

Аднака VI-ай гадавіны съмерці Ленина павінна прададзіць пад знакам яшчэ большай мобілізацыі рабочай клясы і ўсіх працоўных

ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЕТА РАБОЧА-СЯЛЯНСКАЙ МОЛАДЗІ
Орган ЦК і Менскага АК ЛКСМБ
УМОВЫ ПАДПІСКІ:
1 месяц 30 кап.
3 месяцы 90 .
6 месяцаў 1 р. 80 .
1 год 3 р. 30 .
АДРАС РЭДАКЦІІ:
Менск, вул. Карла Маркса, 38
Телефоны: рэдактара—7-25,
секретарыя—12-19.
АДРАС КАНТОРЫ:
Комсамольская 25, телефон. № 903.

ГОД ВЫДАНЬНЯ IX.

ЛЕНІН-НАШ СЪЦЯГ

VI-ая гадавіна съмерці Уладзімера Ільліча Леніна адзначаеца ваумовах найбольш шпаркіх тэмпаў соцывалістычнага будаўніцтва СССР.

Нябачаныя тэмпы ёсць на ўсім соцывалістычнага будаўніцтве, бурны поспехі ў галіне будаўніцтва працывасці, магутны рух бядніцкай-серадняцкай часткі вёскі па шляху колектывізацыі, паспяховасць выкарчоўваніе рэштак капіталістычных элементаў пры цесніце рабочай клясы з асноўнымі масамі сялянства на грунце ўзмінічайшайся кіруючай ролі пролетарыяту, значны рост політычнай сілідомасці мас працоўных—ДАСЯГНУТЫ ТОЛЬКІ ТАМУ, ШТО РАБОЧАЯ КЛЯСЯ ІЕ АВАНГАРД—КОМУНІСТЫЧНАЯ ПАРТЫЯ ЦВЕРДА ВЯЛА І ВЯДЗЕ РУХ СССР ПА ЛЕНИНСКАМУ ШЛЯХУ, даючы жорсткі адпор усялякім іміненям звязынцу партыю з правільнага шляху.

Ленінскія дні павінны яшчэ больш узбройваць кожнага комунаўца, комсамольца, кожнага рабочага і ўсіх працоўных на яшчэ большую непрыміримую барацьбу з усялякімі адхіленнямі ад прынцыпу ленінізму, бязлітасна б'ючы прынцыпу права—опортуністычнага ўхілу як галоўніку небяспеку на даным адрезку часу, даючы адначасова адпор "левым" загібам.

Змагаючыся за чыстоту ленінскай лініі ў пытаннях нацыянальной політыкі, патрэбна максімальна сконцэнтраваць агенцы барацьбы па ўсялякіх працах шовінізму ў тых задачах, якія стаіць перад краінай на аснове ГЕНЭРАЛЬНАІ—ЛЕНИНСКАІ лініі партыі.

Масавыя сходы на прадпрыемствах, партыні і комсамольскія сходы з прызначэннем батрацтва бядніцкай-серадняцкага актыву павінны праходзіць пад знакам поўпярызациі нашых поспехаў і тых задач, якія стаіць перад краінай на аснове ГЕНЭРАЛЬНАІ—ЛЕНИНСКАІ лініі партыі.

"Мы змагаемся і будзем змагацца за пролетарскую дзяржаву, за савецкую Чэха-Славакію!" ЗАЯВІ НА ПАСІДЖЕНЫНІ ПАРЛЯМАНТУ НОМДЭПУТАТ ТАВ. ГОТТВАЛЬД

ПРАГА, 14. Толькі два дні таму пазад звязвалася, нарэшце, у друку працава компдэпутата Готтвальда, які выступіў у парламанце пры агаварэнні ўрадавай дэкларацыі якшэ 22-га сінезія. У друку у свой час пранікі толькі нікчымы адрыўкі працавы, а ўсё астатніе было выкінута цэнзурай. Правінцыйным комуністычным газетам забаронена было друкаваць працову Готтвальда нават і ў такім відзе. Прамова Готтвальда супраўваждалася выкрыкамі ўсіх залі, якія зачастую пераходзілі выключна ў звязыны рею. Асабліва бушавалі нацыянал-соцывалісты і соцывалістычны Готтвальд зявіў:

Вы хочаце задушыць дубінкай, штыхамі і турмой усяні выказ нездаволенія. Вы хочаце зрабіць так, каб прадстаўнікі компарты тут на бачылі і на слухалі. Але прыдзе той доўгажданы дзень, у які мы з вами разылічымся таксама, як рускія бальшавікі разылічыліся з царом і Керанским. Мы змагаемся і будзем змагацца за пролетарскую дзяржаву, за савецкую Чэха-Славакію. Нас часта абвінавачваюць у тым, што мы знахо-

даемся "пад камандай Масквы" так, мы партыя Чэха-Славакага пролетарыяту і наш будучы рэволюцыйны штаб сапраўды Комінтэрн. Вы-ж знаходзіцесь пад камандай Лігі Нацый, пад камандай імпэрыялістычных разбойнікаў і банкіраў Ротышльдаў і інш.

А мы ідзэм на выручку ў хвасце, ведаце чаму? (выкрикі з залі: «не, не ведаєм»). Мы ідзэм у Москву, каб навучыцца ў рускіх бальшавікоў, як вам скрутіць шию, бо-ж вы ведаце, што рускія бальшавікі ў гэтай справе вілікія майстры».

Спыніўшыся на падрыхтоўцы вайны супроць СССР Готтвальд спыняеца на заключыні тайных дагавароў з Румыніяй і Польшчай на зброянне Чэха-Славакіі ружайнымі заводамі арміі Польшчы, Румыніі, Юга-Славії, Літвы і інш. дзяржаў, на рост мілітарызму ў самой Чэха-Славакіі.

Вэнгрыя павялічыла свой вайсковы бюджет

ВЕНА, 14. Вэнгрыя, узмоцнена рыхтуючыся да вайны, зівачна павялічыла свой вайсковы бюджет. Бюджэт вэнгерскай арміі на 1929-30 год складае 5.426 тысяч фунтаў стэрлінгаў. Ёй перавышае мінулагодні бюджет на 544 тысячи фунтаў стэрлінгаў.

У парламанце унесен проект павага вайсковага статуту. За шпіёнам і дзяржаўную здраду ўводзіцца пакаранье съмерцю павага для няпоўнагодовых. Статут прадугледжвае значэнне асаднага становішча ва ўсей краіне ў часе вайны і дае камандуючым на франтох права прыгаварваць да дысыплінтарных пакараній і смырнага пакаранія баз суду і съддества.

Слухай „Энергія“—выклік „Комунара“

(Адкрыты ліст вытворчай камісіі „Комунара“)

У свой час быў заключаны соцывалістычны дагавор між заводамі „Комунар“ і „Энергія“. Настава час праверыць, як мы выконваем узятыя на сабе абязні.

Таму вытворчая камісія завода „Комунар“ раіць склінаць конфэрэнцыю аўтодных заводаў для праверыкі выкананія заданіяў у першым квартале багчага гаспадарчага году. Тэрмін склінання конфэрэнцыі мы раім 25-а студзеня.

Чакаем вашага адказу!

ВЫТВОРЧАЯ КАМІСІЯ ЗАВОДУ „КОМУНАР“.

Ордэн Чырвонага Працоўнага Съцягу—Ленінскаму Комсамолу

Прэзыдым Усे�ПССР пастанавіў узыць перад ЦВК СССР хадайніцтва аб узагароджанні Ленінскага Комсамолу Ордэнам Чырвонага Працоўнага Съцягу.

Ленінскі Комсамол,—гаворыцца ў пастанове прэзыдаму,—заслужыў гэты орден сваім пачынам у спраце соцывалістычнага спаборніцтва.

Асабліва рабочыя, бедната, колгаснікі ў час ленінскіх дзён лепшыя з свайго асяродзьдзя павінны дасці у вытворчыя комуны.

Вытрымныя, правераныя на практичнай работе комсамольцы.

Асабліва рабочыя-ударнікі, батракі, беднікі, сельгасрабочыя, маладыя колгаснікі павінны быць переданы ў партыю.

У часе ленінскіх дзён трэба шырока разгарнуць масавыя мера-прыемствы.

У клубах, хатах-чытальніх, народамох, бібліотеках трэба организаваць выстуки ленінскай літаратуры.

Асабліва комсамольскай організацыі ўжыць шэраг мерапрыемстваў, якія забяспечылі шырокое распаўсюджанне— падпіску на творы Леніна на беларускай мове.

Масавыя сходы на прадпрыемствах, партыні і комсамольскія сходы з прызначэннем батрацтва бядніцкай-серадняцкага актыву павінны праходзіць пад знакам поўпярызациі нашых поспехаў і тых задач, якія стаіць перад краінай на аснове ГЕНЭРАЛЬНАІ—ЛЕНИНСКАІ лініі партыі.

Прадпрыемства Шкендерэра зараз выпускае мінаносцы для Польшчы і Юга-Славіі 550 м. м. калібр.

Для Польшчы-ж яны вырабляюць 300 такарных варштатаў для абточкі снарадаў.

Прадпрыемства т-ва Кейлі ў Дайене перагружана буйнымі ваказамі. Яно разылічвае врабіць 72 гарматы, 123 м. м. калібр.

Для Польшчы-ж яны вырабляюць 300 такарных варштатаў для абточкі снарадаў.

Прадпрыемства т-ва Кейлі ў Дайене перагружана буйнымі ваказамі. Яно разылічвае врабіць 72 гарматы, 123 м. м. калібр.

У Ленінскай акрузе кампанія „Аутамат“ вырабляе кулямётныя ліфты для Францыі і Турцыі. На мэталезаводзе ў Сент-Этьене 1500 рабочых працягваюць над вырабам капсулёў і рэзэрвуараў для мін. Мэталезавод у Фірміне выкануе ў маі г. г. заказ на 35 тысяч гармат 75 м. м. калібр і на 13 тысяч агністральных гармат таго ж калібра.

На заводзе Сем-Шемон 2500 рабочых заняты ў вайсковай вытворчасці. Вырабляюцца гарматы і міны, 240 і 253 м. м. гарматы, міны і бронепанцыры для вайсковых суднаў.

На заводзе Блодзіно ў Шамбоку, дзе вырабляюцца снарады рабочыя працягваюцца на падыходах 12 гадзін у дзень. На прадпрыемствах фірмы Мозаль і Рыф-дэ-Жыер калі 1000 рабочых заняты вырабам снарадаў.

Аўтазавод Сітроен заканчвае мантаж гумовых гусеніц на 200 лёгкіх танках. На авіазаводах колькасць звязаў няўхільна расце. Прадпрыемства „Гном“ і „Рон“ ужо вырабляюць 70 мотораў у дзень і маюць намер давесці производству да 100 штук.

Крывавая сутычка бастуючых з паліцыяй.

ПАРЫЖ, 15. Па паведамленнях «Гаваса Буено Анерэса» паміж бастуючымі партавымі рабочымі і паліцыяй адбылася сутычка. Есьць шмат параненых.

АД АГІТПРОПА ЦК КП(Б)

Робіцца другі напамік т. т. Шмідту („Палітпашы Беларусі“), Горнаму („Беларуская Вёска“), Міліну, Каражуну („Звязаў“) Кучынскому, Розэнблому («Рабочій»), Віліну («Орка») і Джэлюку („Чырвоная Зъмена“) аб неабходнасці тэрмінова выкананіць дадзеныя ім сектарами друку АПД ЦВ даручаныя.

АГІТПРОП ЦК КП(Б).

Справа аб самагубстве рэдактара насыценгазеты Багайскага

(Ад нашага спэцыяльнага корэспондэнта)

Учора ў 7 гадзін увечары у перапоўненай залі клуба «Спартак» адкрыўся працэс па справе аб самагубстве рэдактара насыченгазеты «Спартакавец» Багайскага.

Справу слухае выездная Сэсія Вярховнага Суда Рэспублікі на першым паседжанні было заслушана пытаньне галоўнага адвінаваўцы Шиурава.

ПРЫКЛАД МЕНСКУ-ЗДАБЫТАК УСЕЙ ОРГАНІЗАЦЫІ

Сёньня комсамол Менску адчыняе першую у Беларусі комсамольскую ашчэдкасу. Комсамольцы астатніх акруг, съледуйце гэтаму пачыну!

Пачын Менску—прыклад для ўсяго комсамолу

Ініцыятыва Менскага комсамолу ў организацыі шырокай дапамогі ашчадкасам па мобілізацыі імі зберажэнію працоўных на патрэбу індустрыялізациі, ёсьць лепши прыклад практичнага ажыццяўлення задач, паставленых перед комсамоламі апошнімі пленумамі ЦК УсебЛКОМ.

Пачын менскага комсамолу ў организацыі комсамольской ашчадкасам і грамадзінага кантролю над яе працай павінен стаць прыкладам для ўсіх комсамольской организацыі Беларусі.

Секретар ЦК ЛКСМБ ПАЛЯКОУ.

Падтрымаць пачын Менскага комсамолу

Справа организацыі рабочага кантролю над працай савецкага апарату, ёсьць важнейшая справа нашай партыі і скончыны шлях палешаньня працы апошніга з гэтага пункту погляду заслугоўяе вялікай увагі пачын Менскага комсамолу, які узяў пад свой кантроль працу Ашчадкаса.

Аказаныне Ашчадкасам практичнай дапамогі,—организацыя комсамольской аддзяленія, не-насредная сувязь яго з заводам «Бальшавік», на-дзел на Ашчадкасам «Лег-тат Кавалері»—усе гэтыя мерапрыемствы павінны быць падтрыманы ўсей партыйнай і комсамольской грамадзінсцю.

Старшыня ЦКИ НК РСІ
Калнін.

Забытая галіна працы

— Я ня ведаю колкі ў нас паву было дадзена пытанье:—дзе комсамольцаў сібраў касы Ашчадкасам—так адказаў сократар Дамавіцкай комсамольской ячейкі (Мазырчына) тав. Лявонаў, на пытанье: колкі маеца комсамольцаў сібраў касы Ашчадкасам?

Такі адказ сіведчыў аб тым, што як тав. Лявонаў, так і ўсё бюро не клапацілася аб правядзенні працы ячейкі ў гэтай галіне, якая павінна звяник здзелі ў першых месецах у штодзённай працы ячейкі.

На працігу цэлага году у Дамавіцкай ячейцы ня было агравораўна пытанье аб значэнні касы Ашчадкасам і задачах комсамольцаў у гэтай справе. На 64 комсамольцаў толькі 5 чалавек сібраў касы Ашчадкасам.

На гэтам-жа сходзе тав. Ляво-

наў было дадзена пытанье:—дзе дзелі гроши, якія набыты ад 4-х суботнікаў? Ен адказаў: «Ні Дамавіцкай комсамольской ячейкі на ведаю. Отчыні (былы сократар) узлу і пасху, а дзе гроши дзеліся ён мне не скажаў». Бюро ячейкі ня толькі не клапацілася аб тым, каб комсамольцы былі сібраў касы Ашчадкасам, але і не зрабіла заходу каб захаваць у касе Ашчадкасамі гроши набытыя колектывай працы.

В дакладзе АПА ячейкі можна было зрабіць вынік, што праца па растлумачэнню сярод сялянства значэнні зберажэння у касах Ашчадкасамі ня была настаўлена належную вышыню.

Мы пытаем, дзе гроши зароблены на суботніках? Райком комсамолу павінен пацікаўца гэтай справай. М. Гамак і Я. Акуліч.

Усе комсамольцы павінны быць унладчыкамі

На агульным сходзе Галоўцкай комсамольской ячейкі, Гудзенская раён (Менскія) быў настаўлена даклад, абелікі ашчадкасам па справу соціялістычнага будаўніцтва. На гэтым сходзе вынесена пропанова, каб усе комсамольцы сталі унладчыкамі ашчадкасам.

Першай у реалізацыі гэтай пастановы зьявілася сократар ячейкі Бернштэйн Люба, якая выклікала другіх комсамольцаў. Акрамя комсамольцаў, на гэтую справу адгукнуліся і беспартыйныя. Адзін селянін Жаковіч Альесь сам стаў унладчыкам і выклікаў уступіць у ашчадкасам сваёй сина.

І к канцу сходу завербавана 36 чалавек. Сход праішоў вялікай пустую. Бурцэу.

Пакажэце прыклад цеснай сувязі з рабочымі масамі

Вельмі важным зьяўлілася организацыя Менскім комсамолам практичнай дапамогі Ашчадкасам па узмацненні і палешаньні іх працы. Трэба давіцца, каб комсамольская Ашчадкаса сапраўды стала прыкладам інтэнсіўнай работы па зборанню вольных сродкаў працоўных на соціялістычнае будаўніцтва.

Комсамольская Ашчадкаса павінна даць таксама прыклад самай цеснай сувязі савецкага апарату з рабочымі масамі.

Менская партыйная организацыя павінна гэтыя важныя мерапрыемствы комсамолу падтрымаць і воліць яго пашырыць.

Секретар Менскага Акруговому КП(б)Б Славінскі.

ВЕЧАР КОМС. АШЧАДКАСЫ

16-га студзеня г. г. в 7-й гадз. увечары ў клубе «Саўгандль-служчых» Бюро ячэек ЛКСМБ скуразавода «Бальшавік» і банкаўскіх установаў організавала ўрачысты вечар, прысьвечаны организацыі комсамольской аддзяленія Ашчадкасам і прыняццю над ім шэфства скуразаводам «Бальшавік»:

ПРАГРАМА ВЕЧАРУ: 1. Урачыстая частка.
2. Вялікая мастацкая праграма.

Білеты па райкомах ЛКСМБ

Забясьпечым посьпех комсамольскай ашчадкасам

На ініцыятыве комсамольскіх ячейк заводу «Бальшавік» і банкаўскіх установаў ў Менску организавана комсамольская Ашчадкаса. Першай у БССР комсамольская Ашчадкаса павінна даць прыклад таго, якіх вялізарных вынікаў можна дабіцца пры належнай организацыі работы па зборанню вольных сродкаў працоўных на патрэбах гаспадаркі.

Самая цесная сувязь комсамольской Ашчадкасам з рабочай масай і актыўнай дапамога гэтай касе з боку ўсіх комсамольскіх организацый і савецкіх грамадзакасамі забясьпечыць посьпех гэтаму важнейшаму мерапрыемству.

СЭКР. МенАК ЛКСМБ МАСЛОЎСКІ

Да трохмесячніку беларускай і нацменаускай пролетарскай культуры

Латыскай працоўнай моладзь на выкананьне задач трохмесячніку

На фоне агульнага абастрэння клясавай барацьбы і наступлення на капіталістычныя элементы, праходзіць клясавая барацьба ў латыскіх сяленіях, якая пыльвае асабліве значэнне ў сувязі з большім значніем праслоўкі кулацкіх элементаў у латыскіх сяленіях (у парушэнні беларускай вёскай). Ня выкарчавана яшчэ нацыянальные замыкнаныя і нацыянальные адзінства, што звязуляюцца вынікам упływu кулацтва.

За апошні час асабліва абастрэнца клясавая барацьба ў латыскіх сяленіях наўсякі пытаньні соціялістычнага будаўніцтва і культурнае развіцця. Разбураеца блёг нацыянальнага адзінства. Батрацтва і беліната ў сувязі з серадняком, пад кірауніцтвам партыі, вядзе разрушчавае наступленне на капіталістычныя элементы, за поўную ізоляцыю кулацтва.

Гэта з усіх разрушчасці падкрэсліў VI Усебеларускі звезд рабочых і працоўных сялян латышоў, які пастаўніў правесці ў гайдові тэрміні стопроцэнтную колектывізацыю латыянства.

Каранная перарабудова сельскай гаспадаркі на новых соціялістычных падставах, патрабуе прыстасаванія ўсёй культурно-асветнай работы да патрабаванняў соціялістычнага будаўніцтва.

Ці прыстасаваны-ж нашы культурнавысокія установы да гэтых вялізарных заданій?

Патрабна на хаду перарабудаваць сваю працу, так як гэта складае пагрозу разрыву паміж гаспадарчай работай па колектывізацыі і аблугуўванню ўзросціх у звязку з гэтым культурных патраб.

У вырашэнні гэтага пытання вялізарнае значэнне мае праводзімымі комсамолам трохмесячнікі.

У час трохмесячніку мы павінны згуртаваць працоўнную латыскую моладзь для пасынковага правядзення пастаноў УІ звязку.

Неабходна братэрская дапамога у гэтай работе працоўнай моладзі ўсіх нацыянальнасцяў.

Пры падтрымкі слабога кірауніцтва рабочай моладзі над вясковай, сирод

вясковага актыву і пават ЛКСМБ латышоў мæеща значная колькасць заможной моладзі, якая прыносіць у колгасы дробна-уласцінную іздолёгію і ішыя хвараўтвы звязычы, п'янства, сувязь з рэлігіяй, гультайстваў, нярэдка галасаванне на выбарах сельсаветаў супрощае кандыдату беліната і самаабкладаніні; гэта усугубляеца не дастатковай работай над выяўленнем і высутоўліннем на кіруючую працу актыву з батрацтві і беліната.

Таму ў час трохмесячніку неабходна пры дапамозе рабочых брыгадаў працоўці рашчасцікі барацьбу з хвараўтвымі звязычамі сирод саўбядніцтва ЛКСМБ латышоў, і беспартыйнага актыву, выкідаючы і ізоляуючы клюсава-варожыя нам элементы, узяныя работу па выяўленню актыву з батрацтві і беліната, для падрыхтоўкі гэтага актыву для работы ў колгасах, сельсаветах, для наступлення ў сирэднія школы і ВНУ.

Гэты вчастак у нас слабы, малае внимание ўсімі кіруючымі сирод сельсаветаў, перыядычнай часу, мік-нацыянальной рэзны, атыснітызмам, рэлігійнім забабонамі, якія яшчэ адчуваюцца сирод латыскай моладзі.

Асаблівую увагу мы павінны звязаць сібарцьбу з кулацкім рэлігійнымі групоўкамі і духавенствам, якія пад шыльдай рэлігійных абшчын вядуць работу супрощае кандыдату соціялістычнага актыву.

Моладзь павінна разгарнуць работу выхаваўчую, организаціўную, ячэекі вялізарных биаўжнікаў. Весьцы агітацию сирод латыскай моладзі за тое, каб яна не наведвала духоўных курсаў (конфірмацыі), якія ў гэты час кожны год пачынаюць организаціўную духавенствам для латыскай моладзі.

Ня спынчачыся перед прычыгаваннем да судовай адказнасці организаціў контр-рэволюціі, за парушэнне кодэксаў аб адзяленні шарквы, за абузыванне на курсах падлеткаў (большасць курсантав звязычыца на поўнолетні, што звязычыца парушэннем кодэкса).

Гэтае заданьне высобувае соціялістычнай моладзіцца вперед латыскім кампаній распаўсюджанням друку. Таму брыгады і моладзь павінны прыніць у гэтай работе актыўны ўздел па распаўсюджанні латыскай пралетарскай газеты, часопісаў і кніг.

Ажыццяўліцца лэзуц: «На кожную сям'ю газета».

Дапамагчы организаціў лепшае распаўсюджання латыскай пралетарскай газеты праз кніжныя крамы, кооперацыі, нашай краіны.

І. Думо.

На прыёме ў старшыні

Брось свои иносказания и
Гипотезы пустые
И на проклятые вопросы
Дай ответы нам прямые".
(Генрих Гейнэ)

Шмат у нас ёсьці разных прыёмаў. Сыстэма гутарак пруп рабочых, чырвонармейцаў, сялян з кіраунікамі тых і іншых установаў шырока ўкаранея ў нашу работу. Гэты волыт сібе ўпаўнае апрыдувае. Ен зьяўляецца лепшым мэтадам растлумачання і пастаноўкі тых і іншых пытанняў перад кіруючымі органамі. Толькі пры дыктатуры пролетарыяту пад кірауніцтвам комунастычнай партыі, дзе на чале ўлады стаіць той-ж рабочы, можна шырока гэты волыт скарыстаць. Рабочы іде на прыём да кірауніка не як да чыноўніка, бюрократа, не як да прадстаўніка ішліх клясы, ен іде да свайго таварыша па клясе, ен хоча звязыці зіходзіць у ім жывы саборскі цэплі прыём і адказ. Толькі пры дыктатуры пролетарыяту знаходзіць агульную мову рабочы ад вытворчасці з рабочымі-кіраунікомі установы. У іх адны агульныя інтарэсы, адна агульная мэта.

Але-ж імя сім'я бяз урода. Іншы раз гэты мэтад работы некаторыя апашляюць, стараюцца абыяк казённа адиесціца да гэтай надзвычайнай важнай справы. У гэтym артыкуле мы хохам паказаць, як іншы раз некаторыя адказыння работнікі сугуба формальна, суха, па чыноўнічу прымаюць агульныя.

Менская піонэрская организацыя вяла доўгую і ўпартую работу ў школах па збору подпісаў супроць пакупкі і продажу ёлак і цацак перад калядам. Работа была праведзена ўдала. У канцы работы было рашано вылучыць дэлегацыю з 34 піонераў у гарсавет з тым, каб пагутарыць з імі па гэтаму пытанню:

Прызначаеща дзень для прыёму дэлегацыі—28 снежня, а 10 гадзінне раніцы. У вызначаны тэрмін зьяўляецца дэлегацыя. Яе разъмешчаюць у залі пасяджэнняў гарсавету і прысягні чаекаць. Чакаюць паўгатыны, чакаюць гадзіну. Кіраунік дэлегацыі хвялюеца. Ізле даведваша ў чым справа.

Даведваша, што на гэты-ж дзень і на гэту гадзіну было вызначана пасяджэнне. (Дзеш могуць начакаць).

Пасля доўгага чакання кіраунік дэлегацыі ўдаеца пабачыць старшы-

ню і другіх работнікаў гарсавету. Завязваеща ў калідоры гутарка.

— Аксючыц (старшыня гарсавету) У чым справа? Што гэта вы зрабілі?

Кіраунік дэлегацыі: «Мы вылучылі дэлегацыю ў гарсавет па пытаннях, а забароне продажы ёлак і цацак.

Хосьці з паслужлівых падначаленых шыконаў сказаў, «што гэта заўграждае нас разнымі дэлегацыямі».

Аксючыц прысягвае гутарку:

«Дык што-ж вы хочаце, каб акрываючы агітаваў перад дзецьмі?»

Маўчаныне... Гутарка пераходзіць на другое пытанне, адносна продажы гарэлкі. (А піонэрская дэлегацыя ўсё яшчэ чакае).

— Можа,—гаворыць Аксючыц,—вы думаеце таксама прыставаць супроць продажы гарэлкі?

— Пачуўся адказ:—так, мы думаеем і будзем прыставаць.

Аксючыц:—Вось гэта гэта я і не чакаў.. Дык што-ж гэта вы, загадаце спыніць продаж ёлак, цацак і гарэлкі?

— Так. Мы думаеем прасіць, але не загадваць,—заяўляе кіраунік дэлегацыі.

Аксючыц: «Чаму-ж вы ў такім выпадку не ставіце пытанне аб савецкай уладзе. Савецкая ўлада прадае гарэлку. Відобра ведаеце, што выпуски гарэлкі выкліканы цэлым шрагам меркаванняў. Вам гэта павінна быць вядома». У заключэнні Аксючыц задае «надзвычайна щакатлівае» пытанне:

— Калі вы супроць продажы гарэлкі, у такім выпадку, наму ЦК ЛКСМБ ня вынес рэзоляцыю па гэтаму пытанню? Тут у гутарку ўмешваеща намеснік старшыні і кірауніка пад кіраунікамі таварышаў. Рабіновіч. Узьняўшы вочы ўгору, зрабіўшы ўпэўнены гэст рукой, заяўў:

— Я доўга думаў над гэтым пытаннем і па мойму не патребна забыць, што дзяяць у гэта складнае політычнае пытанне.

Было яшчэ шмат розных разважаньняў аб ўсім, а дэзварыя прысягала ўсё чакаць. Нарэшце інспэктор акрываў спіснік, што дэзварыя чакае, зъяўрнуўся з такім запытаўнем: а чаго-ж гэта дзеш? чаму-ж яны так чіха сядзіць? Гэта вывела ўсіх з ста-

17-га студзеня а 6-ай гадзіні ўвечары ў доме Комсамолу адбудзеца сход консамольскага актыву. Уваход па белетам.

Секретары ячэек павінны звязіца ў бюро ФРК за белетамі,

БЮРО ФРК.

А ЯК НА СВАІМ ПРАДПРЫЕМСТВЕ?

На фабрыцы „Чырвоная Бярэзіна“ (Барысаў) яшчэ на ўсіх рабочыя ведаюць „лёгкіх кавалерыстых“, бо іх толькі 10 чалавек у той час, калі на фабрыцы больш 500 чалавек моладзі, калі 200 чалавек комсамольцаў. Калі паглядзеце, што-ж зрабілі гэтыя 10 чалавек, то аб гэтым нават і самі „кавалерысты“ ня ведаюць. Паўгода „кавалерысты“ разглядалі справу аб звальненіні бухгалтера Шапіра, але выніку няма. Зрабілі пару „налётаў“ і праца замерла. У соцспаборніцтве, барацьбе з прагуламі „кавалерысты“ ўзделілі на прыналежнасць.

Зусім другі малюнак маецца на „Комбінате“. Тут жывы, гнуткі атрад „лёгкай кавалерыі“. „Кавалерысты“ дапамагаюць РСІ, выконваюць яе заданыні, дапамаглі ёй зрабіць агляд за тры дні 48 крам ЦРК.

Свайг працай „кавалерысты“ выратавалі не адну тысячу заводскіх грошей. Наладзілі налёт на чыгуначную станцыю, каб праверыць пагрузку лесаматар'ялу і выявілі, што насыля пагрузкі застаўшыся лесаматар'ял ляжыць пад адкрытым небам.

Трэба сказаць, што амаль ва ўсіх барысаўскіх атрадах „ЛК“ галоўны

ДОМ КОМСАМОЛУ

У пятніцу 17-і г. г. у АПА габінёце (пакой № 16) адбудзеца консультацыя—які пачаць працу па ПРАВЯДЗЕННЮ 3-Х МЕС. БЕЛАРУСКАЙ І НАЦМЕНАУСКАЙ ПРОЛЕТАРСКАЙ КУЛЬТУРЫ.

Пачатак а 7-ай гадз. веч.

Упаважаныя „Чырвонай Змены“

Нарада яч. упаважаных „Чырвонай Змены“ КАСТРЫЧНІАУСКАГА Р-НУ

АДБУДЗЕЦЦА

Сёняна а 7-ай гадз. вечара ў памяшканыні Дому Комсамолу (пакой-чытальня клубу, Комсамольская, 25).

Упаважаныя ад сходу, нарада і г. д. АСЛАБАНЯЦЦА. Таксама падэйны звязіца ач. упаважаныя Фрунзенскага р-ну, якія на прысутнічалі на нарадзе 7-1-30 г. як-так яч. заводу Древапарошчынскі, шк. будаўнікоў, 2-х харч. заводаў, 1-га аддз. хлебазаводу, сталовых МЦРК, Эльвода, Польпэздхінку, „Чырвонае Тэатральныя ўпраўленіе“, Шорніку, канфетнай ф-кі, глянтарэйнай ф-кі, пч. ГЭТ, Аўтатранспарту, Хлебазаводу, Нарсувізі, ЦСУ, Працаўстветы, саюзна друкароў, Белдзірбіду і Медсанпрацы.

ЯУКА АБАВЯЗКОВА

Менск, друкарня БДВ.

новішча раўнавагі і прымусіла падымыць аб тым, што пры ўсім іх нежаданы дэлегацыю ўсё-ж такі прыдзеца прыніць.

Звяза другая, тыя-ж і інспектар Акрана Ермакоў. Усеўшыся чынна на за вілічныя столі, Аксючыц звярачаеца да дзяяць са словамі:

— Ну, што гэта ў вас дакладчык? Маўчаныне...

— Што гэта вы нам скажаце?— прысягвае запытваша Аксючыц. Маўчаныне.

Нарэшце выступае адзін піонэр з 9-й школы і звязае аб тым, што яны прышли з просьбай забараціца продажу ёлак і цацак у час каляд. На гэтым даклад скончыўся. Бярэ слова Аксючыц.

— Ну, што гэта ў вас дакладчык?

— Што гэта вы нам скажаце?— прысягвае запытваша Аксючыц.

Аксючыц:—Весь гэта гэта я і не чакаў.. Дык што-ж гэта вы, загадаце спыніць продаж ёлак і гарэлкі?

— Так. Мы думаеем прасіць, але не загадваць,—заяўляе кіраунік дэлегацыі.

— Мы не павінны адміністрацыі змагацца з гэтым злом. Патрабна ўцартая растлумачальная работа сярод бацькоў, каб яны гэтых ёлак і купляці. А маж іншым мы гэта пытанне разъясняем на паседжанні прэзыдіуму АВК і там відам будзе.

Піонеры, атрымаўшы такі даклад, пасля доўгіх чаканін пашлі „неслоніх хлебавши“, а кіраунік Акрываючы камуноўшчыні даўгі яшчэ чакае.

— Аксючыц звязаеца да дзяяць са словамі:

— Мы не павінны адміністрацыі змагацца з гэтым злом.

Піонеры, атрымаўшы такі даклад, пасля доўгіх чаканін пашлі „неслоніх хлебавши“, а кіраунік Акрываючы камуноўшчыні даўгі яшчэ чакае.

— Аксючыц звязаеца да дзяяць са словамі:

— Мы не павінны адміністрацыі змагацца з гэтым злом.

Піонеры, атрымаўшы такі даклад, пасля доўгіх чаканін пашлі „неслоніх хлебавши“, а кіраунік Акрываючы камуноўшчыні даўгі яшчэ чакае.

— Аксючыц звязаеца да дзяяць са словамі:

— Мы не павінны адміністрацыі змагацца з гэтым злом.

Піонери, атрымаўшы такі даклад, пасля доўгіх чаканін пашлі „неслоніх хлебавши“, а кіраунік Акрываючы камуноўшчыні даўгі яшчэ чакае.

— Аксючыц звязаеца да дзяяць са словамі:

— Мы не павінны адміністрацыі змагацца з гэтым злом.

Піонери, атрымаўшы такі даклад, пасля доўгіх чаканін пашлі „неслоніх хлебавши“, а кіраунік Акрываючы камуноўшчыні даўгі яшчэ чакае.

— Аксючыц звязаеца да дзяяць са словамі:

— Мы не павінны адміністрацыі змагацца з гэтым злом.

Піонери, атрымаўшы такі даклад, пасля доўгіх чаканін пашлі „неслоніх хлебавши“, а кіраунік Акрываючы камуноўшчыні даўгі яшчэ чакае.

— Аксючыц звязаеца да дзяяць са словамі:

— Мы не павінны адміністрацыі змагацца з гэтым злом.

Піонери, атрымаўшы такі даклад, пасля доўгіх чаканін пашлі „неслоніх хлебавши“, а кіраунік Акрываючы камуноўшчыні даўгі яшчэ чакае.

— Аксючыц звязаеца да дзяяць са словамі:

— Мы не павінны адміністрацыі змагацца з гэтым злом.

Піонери, атрымаўшы такі даклад, пасля доўгіх чаканін пашлі „неслоніх хлебавши“, а кіраунік Акрываючы камуноўшчыні даўгі яшчэ чакае.

— Аксючыц звязаеца да дзяяць са словамі:

— Мы не павінны адміністрацыі змагацца з гэтым злом.

Піонери, атрымаўшы такі даклад, пасля доўгіх чаканін пашлі „неслоніх хлебавши“, а кіраунік Акрываючы камуноўшчыні даўгі яшчэ чакае.

— Аксючыц звязаеца да дзяяць са словамі:

— Мы не павінны адміністрацыі змагацца з гэтым злом.

Піонери, атрымаўшы такі даклад, пасля доўгіх чаканін пашлі „неслоніх хлеб